

План мерапрыемстваў
дзяржаўнай установы “Цэнтралізаваная сістэма дзяржаўных публічных бібліятэк г.Мінска”

на МАЙ 2025 года

Мерапрыемствы могуць быць перанесены па незалежных ад бібліятэк прычынах.

Даведкі па тэлефонах

Дата	Мерапрыемствы	Аўдыторыя	Час правяд зення
Цэнтральная бібліятэка імя Янкі Купалы (вул. В.Харужай, 16) тэл. 243-44-32; 242-70-30			
02.05	“Інфармаванне аб рабоце Публічнага цэнтра прававой інфармацыі ў бібліятэцы” – акцыя	Для шырокага кола чытачоў	14.00
02.05, 06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 20.05, 22.05, 27.05, 29.05	«Круговые танцы народов мира»: знаёмства з народнымі традыцыямі праз танцавальную культуру – пазнавальная экскурсія ў руху	Для шырокага кола чытачоў	18.00
02.05- 31.05	“Яго жыццё – служэнне дзецям” – кніжная выстава да 85-годдзя з дня нараджэння У. Ліпскага	Для шырокага кола чытачоў	
02.05- 12.05	“Чытаць. Памятаць. Паважаць”: дзіцячыя кнігі пра вайну – кніжная патрыятычная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
03.05	“На скрыжаванні сяброўства” – літаратурна-музычная сустрэча з сольным канцэртам	Для шырокага кола чытачоў	17.00
04.05	“Дзень Перамогі – слёзы і свята. Вечная памяць героям-салдатам!..” – святочная літаратурна-музычная гасцёўня да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	14.00
05.05	«Год 41 – год 45 – я родзіся потым» – прэзентацыя кнігі, выдадзенай Беларускім саюзам журналістаў да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	14.00
05.05- 11.05	“Застаўся ў сэрцы вечны след вайны”: ваенныя мемуары – тэматычны прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
06.05	“Пазнаёмся з новай кнігай”: новыя паступленні – кніжная паліца	Для карыстальнікаў сайта	
06.05- 14.05	“Сімвалы суверэнітэту і незалежнасці” – інфармацыйна-публіцыстычная выстава да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
07.05	«Цветы Победы» - святочная праграма да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	14.00
08.05	“#Яганаруся, ці вуліцы Мінска – вуліцы Перамогі” – патрыятычная акцыя	Для шырокага кола чытачоў	13.00– 15.00
12.05- 17.05	“Без бізуна і перніка”: парады бацькам па выхаванню дзяцей – выстава-парада да Дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
12.05– 18.05	“У сям’і – моц беларусаў” – інфармацыйна-прававая выстава да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
12.05– 18.05	“Мастацтва сямейнага выхавання”: як выкарыстоўваць гуманную педагогіку і дасягнуць гармоніі ў сям’і – тэматычная кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
13.05- 31.05	«Михаил Шолохов: история жизни и творчества» – кніжная выстава да 120-годдзя з дня нараджэння пісьменніка	Для шырокага кола чытачоў	

14.05	Кансультацыя юрыста грамадскага аб'яднання “Рэгіянальнае таварыства абароны спажывцоў”	Для шырокага кола чытачоў	10.00
14.05	“Сям’я – чароўны сімвал жыцця” – інфармацыйна- асветніцкая акцыя, прысвечаная Дню сям’і – Культурна-дасугавая праграма для дзяцей і бацькоў “Разам весела чытаць!”; – Тэматычны прагляд кніг “І ў горы і ў радасці”: сямейная сага; – Кніжная выстава-рэкамендацыя “Выхаванне праз творчасць”: у вольны час ствараем разам з дзецьмі; – Малявальная пляцоўка “Мая сям’я”	Для шырокага кола чытачоў	12.00 – 17.00
14.05	«К душе своей найди дорогу» – сустрэча з духоўнымі асобамі	Для шырокага кола чытачоў	14.00
17.05, 24.05, 31.05	“Айчынная і сусветная мастацкая культура” – факультатыў	Для шырокага кола чытачоў	11.00
17.05	“Пазітыў” – практыкум па асновам лічбавай фатаграфіі	Для шырокага кола чытачоў	13.00
17.05	“ЛітЭра”: для ўсіх, хто любіць пісаць, чытаць і (або) слухаць вершы і прозу – літаратурная майстэрня	Для шырокага кола чытачоў	15.00
19.05– 25.05	“Разнастайнасць біялагічнага свету” – кніжна- ілюстрацыйная выстава да Міжнароднага дня біялагічнай разнастайнасці	Для шырокага кола чытачоў	
20.05	“Пазнаёмся з новай кнігай”: новыя паступленні – кніжная паліца	Для карыстальнікаў сайта	
21.05	Мінскі гарадскі тэатр паэзіі	Для шырокага кола чытачоў	17.30
22.05	“Сям’я збіраецца – свята пачынаецца” – літаратурна- музычнае прадстаўленне	Для шырокага кола чытачоў	17.00
22.05 – 25.05	“Роднай нівы фарбы і адценні” – кніжна-ілюстрацыйная этна-выстава да Дня беларускага ручніка	Для шырокага кола чытачоў	
25.05- 26.05	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
27.05	Кансультацыя натарыуса	Для шырокага кола чытачоў	10.00- 13.00
31.05	“Курыць не модна, дыхай свабодна!” – адзіны дзень здароўя да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	12.00- 17.00
Бібліятэка № 3 імя У.У. Маякоўскага (вул. Бачылы, 2) тэл. 357-35-02; 355-99-01			
02.05- 31.05	Пісьменнікі- юбіляры 2025 года – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.05- 31.05	“Память пылающих лет” – тэматычная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
02.05- 31.05	“Вандроўкі ў мінулае” – тэматычная выстава да Міжнароднага дня музеяў	Для шырокага кола чытачоў	
02.05- 31.05	“Наша прэса на ўсе інтарэсы” – выстава перыядычных выданняў	Для шырокага кола чытачоў	
02.05- 31.05	“Яшчэ раз пра курэнне”- выстава–заклік	Для шырокага кола чытачоў	
02.05- 31.05	“Дзе нашы карані, дзе нашы продкі, з якіх вяков мы рух свой пачалі?” – інфармацыйная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.05- 30.05	“Верно служу – ни о чём не тужу” - кніжная выстава да Дня пагранічніка	Для шырокага кола чытачоў	

02.05	“Неба над Берлінам” – кінапаседжанне клуба “Кінаман”	Для шырокага кола чытачоў	15.00
02.05-30.05	“Сямейныя традыцыі” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
11.05	“Книжный круиз” – дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
17.05	“Лісты з той вайны...” – літаратурна-музычная праграма да 80-годдзя Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	15.00
20.05	“Будзе ў сям’і лад, калі кнізе кожны рад” – гадзіна-разважанне	Для шырокага кола чытачоў	11.00
Бібліятэка № 11 (пр-д Ташкенцкі, 3) тэл. 378-76-55; 379-07-19			
05.05-31.05	“Добраўпарадкаванне краіны заслуга ўсіх і кожнага” - выстава-заклік да Года добраўпарадкавання	Для шырокага кола чытачоў	
05.05-15.05	“Гэта нельга забыць”- выстава -рэквіем	Для шырокага кола чытачоў	
07.05	“Сімвалы незалежнасці: даўнніна і сучаснасць”- гутарка - знаёмства	Для шырокага кола чытачоў	13.00
12.05	“Полезная книга для хороших Родителей”- кніжны агляд	Для шырокага кола чытачоў	13.00
13.05	“История Победы в истории моей семьи” - вечар-дыялог	Для шырокага кола чытачоў	16.00
14.05	“Не будзь заложнікам шкодных звычак” - прафілактычная размова да Міжнароднага дня барацьбы з п’янствам	Для шырокага кола чытачоў	13.00
14.05-20.05	“Расплата за бязволле” – кніжная выстава да Міжнароднага дня барацьбы з п’янствам	Для шырокага кола чытачоў	
24.05-25.05	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
26.05-31.05	“Они бросили курить. А ты?” - кніжная паліца	Для шырокага кола чытачоў	
27.05	“Дзе праца, там і гонар!”- гадзіна грамадзянскасці	Для шырокага кола чытачоў	16.00
Бібліятэка № 13 (вул. Народная, 43а) тэл. 352-30-34; 267-47-68			
15.04-31.05	“Шлях да Перамогі” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-25.05	“Сімволіка маёй краіны” - кніжная выстава да Дня Дзяржаўнага герба Дзяржаўнага сцяга і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-23.05	“У краіне кніжнай мудрасці” – кніжная выстава да 85-годдзя з дня нараджэння У.Ліпскага	Для шырокага кола чытачоў	
03.05-14.05	“Не смолкнет слава тех великих лет” – тэматычны прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
04.05	“Прочитать о войне, чтобы помнить” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
06.05	“Одна на всех великая Победа”- літаратурная сустрэча	Для шырокага кола чытачоў	15.00
15.05	“Мая сям’я – мама, тата, я...” – сямейная праграма	Для шырокага кола чытачоў	16.00
29.05-15.06	“Жизнь без вредных привычек” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
30.05	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
Кастрычніцкі раён Бібліятэка № 19 (вул. Казінца, 122) тэл. 380-23-03; 324-70-12			

02.05	“Наша святая працы!”- пазнавальная гадзіна да Дня працы	Для шырокага кола чытачоў	10.30
01.05-11.05	«Хвароба кожнага дзясятага» - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-18.05	“Сімвалы дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь“ - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-18.05	“Правы і абавязкі ў сям’і”- кніжная выстава Да Дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
03.05	“Людзям працы – гонар і слава заўсёды!”- тэматычны вечар	Для шырокага кола чытачоў	17.00
04.05	"Дзень Вялікай Перамогі"- дыялог у выставы	Для шырокага кола чытачоў	12.00
05.05	«Гігіена рук - залог здароўя!» - акцыя	Для шырокага кола чытачоў	12.00
06.05	“А вместо детства – война”- акцыя патрыятычнай кнігі да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	10.30
07.05	“Мы іх не забудзем”- патрыятычная гадзіна да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	12.30
08.05	“Пераможны май” - літаратурна-музычная гасцёўня да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	17.00
13.05	“Калі правы дапамагаюць быць правым”- час зносін	Для шырокага кола чытачоў	11.00
14.05	"Сям'ю з'яднаць здолее мудрасць кніг"- дзень чытацкіх задавальненняў	Для шырокага кола чытачоў	11.00
15.05	«Моя дружная, счастливая семья» - кірмаш уменняў	Для шырокага кола чытачоў	12.00
17.05	“Магія Клеопатры”- урок кацтва	Для шырокага кола чытачоў	10.30
19.05	“Вучымся ў прыроды” - літаратурна-экалагічная гадзіна	Для шырокага кола чытачоў	12.00
24.05	«Талант могучий...» - мультымедычная прэзентацыя да 120-годдзя з дня нараджэння М.А. Шолахава	Для шырокага кола чытачоў	10.00
28.05	«Беларусь супраць тытуню» - акцыя	Для шырокага кола чытачоў	11.00
31.05	“Знаёмцеся- навінкі мая”- бібліяграфічны агляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	12.00

Бібліятэка № 20
(вул. Жукоўскага д. 9, корп. 1) тэл. 377-51-26

01.05-30.05	«Генацыд у Беларусі: не падлягае забыццю!» – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-30.05	“Памяці Вечны агонь” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-30.05	“Святло Перамогі нязгаснае” – выстава-прысвячэнне	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-30.05	«Вечной памятью живы» – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-30.05	“Выразитель народного подвига” – кніжная паліца да 120-годдзя з дня нараджэння М. Шолахава	Для шырокага кола чытачоў	
02.05	«Праздник весны и труда» – віртуальная прэзентацыя да свята працы	Для карыстальнікаў сайта	
03.05-30.05	“Колеры маёй Беларусі”– кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
06.05	«Ликуй, победная весна!» – урачыста-патрыятычная вечарына	Для шырокага кола чытачоў	14.00
07.05	“Салют Пабеды” – літаратурная гасціная	Для шырокага кола чытачоў	14.00

09.05-30.05	«Секреты богатого урожая» – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
13.05	“Скажи табаку – нет!” – дыялог	Для шырокага кола чытачоў	11.30
21.05-30.05	«Красота живёт повсюду» – выстава дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва	Для шырокага кола чытачоў	
22.05	“Погода в доме” – літаратурная гасцёўня	Для шырокага кола чытачоў	14.30
27.05	“Шашки – это увлекательно!” – спартакіяда па настольных гульнях да Сусветнага дня здароўя	Для шырокага кола чытачоў	10.30
29.05	“Всю жизнь он сражался за Родину” – віртуальная прэзентацыя да 120-годдзя з дня нараджэння М. Шолахава	Для карыстальнікаў сайта	
Ленінскі раён			
Нотна-музычная бібліятэка (пр-т Партызанскі, 3) тэл. 354-29-60; 355-29-42			
22.04-04.05	“Джаз:история, стили, мастера”- пазнавальная выстава да Міжнароднага дня джазу	Для шырокага кола чытачоў	
22.04-04.05	“Звёздные часы оперетты :Ф.Легар”- выстава-партрэт да 155-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
24.04-05.05	“Мір і праца – вось мэты святыя”- выстава музычных традыцый свята	Для шырокага кола чытачоў	
29.04-11.05	“Поэт, который выразил войну”- выстава-агляд ваенных песен Я.Далматойскага да 110-годдзя з дня нараджэння паэта-песенніка і да 80-годдзя Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Благоустройство Беларуси – повышение качества жизни людей”- выстава па матэрыялах друку да Года добраўпарадкавання	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Календарь знаменательных дат музыкальной жизни – май”- інфармацыйная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“В нашем доме тысячи пластинок”- рэклама фонда грампласцінак і знаёмства з рэдкімі і каштоўнымі экзэмплярамі	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Праца вялікая і няпростая: зоркі мастацтва і культуры Беларусі” – выстава-гонар да Года добраўпарадкавання	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Этот день мы приближали как могли”- выстава нот, пласцінак і дыскаў да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
03.05-31.05	“Очарованный музыкой”- выстава да 185-годдзя з дня нараджэння П.Чайкоўскага	Для шырокага кола чытачоў	
10.05	“Поэзия Данте в музыке”- пазнавальная гадзіна да 760-годдзя з дня нараджэння паэта	Для шырокага кола чытачоў	13.00
11.05	“Чтобы вырос настоящий человек”- займальная гадзіна да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	13.00
17.05	“У нас один, один лишь путь к Победе”- канцэрт да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	15.00
18.05	“Льецца сонца”- канцэрт струнных квартэтаў БДАМ	Для шырокага кола чытачоў	16.00
24.05	“Фольклорные песни и их исполнители в романе М.Шолохова “Тихий Дон”- музычна-пазнавальны агляд да 120-годдзя з дня нараджэння пісьменніка	Для шырокага кола чытачоў	12.00
24.05	“С войной покончили мы счёты”- святочны канцэрт да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	15.00
25.05	“На высокой ноте”- канцэрт струнных квартэтаў БДАМ	Для шырокага кола чытачоў	13.00
28.05	“Зелёный двор – вместе!”- субботнік пад музыку	Для шырокага кола чытачоў	12.00

29.05	Дзень інфармацыі – агляд новай літаратуры і перыядычных выданняў	Для шырокага кола чытачоў	12.00
29.05	“Э.Рознер. Возвращение оркестра”- агляд пласцінак і дыскаў з калекцыі бібліятэкі да 115-годдзя з дня нараджэння кампазітара	Для шырокага кола чытачоў	12.30
31.05	“Ниоткуда с любовью: лучшие песни на стихи И.Бродского”- музычныя вандроўкі да 85-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	13.00

Бібліятэка № 7 імя Я. Коласа
(вул. Пляханава, д. 97, корп. 4) тэл. 322-76-06; 263-91-12

02.05-31.05	“Беларусь – страна комфорта и красоты” – кніжная выстава да Года добраўпарадкавання краіны	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Беларусь – утульная краіна” – кніжная выстава да Года добраўпарадкавання краіны	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Ленинский район: шаги к уюту и комфорту” – кніжная выстава да Года добраўпарадкавання краіны	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Генацыд беларускага народа” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Во имя памяти святой” – кніжная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Мы этой памятью живем” – ілюстраваная выстава-памяць да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-22.05	“Симвалы маёй дзяржавы: герб, сцяг і гімн” – выстава вернісаж	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Семья – волшебный символ жизни” – конкурс дзіцячага малюнка да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-22.05	“Даўні сямейны альбом” – выстава фотаздымкаў да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
15.05-31.05	“Чарующий мир музеев” – кніжна-ілюстраваная выстава да Міжнароднага дня музеяў	Для шырокага кола чытачоў	
04.05-05.05	Дзень інфармацыі. Агляд кніг і часопісаў	Для шырокага кола чытачоў	12.00
07.05	“И песни тоже воевали” – літаратурна-музычная гасцёўня	Для шырокага кола чытачоў	17.00
07.05	“Сустрэнемся ля экрана” – відэагасцёўня	Для шырокага кола чытачоў	16.00
14.05	“Минск - город-герой” – гістарычны экскурс	Для шырокага кола чытачоў	13.00
16.05	«Сямейны круг» – вечар-ушанавання сям’і да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	16.00
22.05	“Победный май! Цветущий май!” – літаратурна-музычная гасцёўня	Для шырокага кола чытачоў	17.00

Бібліятэка № 12
(вул. Аўрораўская, 8) тэл. 316-00-89; 370-04-71

02.05-31.05	“Юбилейны партрэт мая” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“У госці да кніг”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Здаровы лад жыцця”- кніжная выстава ,	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Класіка вучыць жыццю”- прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Год добраўпарадкавання - час дзейнічаць”- кніжная выстава да года Добраўпарадкаван-ня	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Новыя кнігі чытальнай залы”- прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-	“Новая беларуская кніга”- кніжная выстава	Для шырокага	

31.05		кола чытачоў	
02.05-31.05	“Боль і гнеў”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Кнігі-юбіляры”- прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Свет и тень”- мастацкая выстава Ксеніі Місан-Быстровай	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Бессмяротная Перамога, бессмяротныя яе салдаты”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Новыя кнігі дзецям”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-31.05	“Дачныя парады”- прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
06.05-21.05	“Перамогу набліжалі як маглі”- кніжная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
06.05-30.05	“Зброяй сатыры па ворагу!”- выстава плакатаў	Для шырокага кола чытачоў	
07.05	“Кнігі на любы густ”- прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
08.05	“Кніга адкрывае свет”- прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
08.05-22.05	“Радзіма наша - Беларусь”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
14.05-31.05	“Красы жыцця не вычарпаць да донца”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
14.05-31.05	“Рамонкі на фоне куль”- вернісаж дзіцячых малюнкаў	Для шырокага кола чытачоў	
14.05-28.05	“Карагод беларускіх абрадаў”- этнаграфічныя замалёўкі да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
15.05-28.05	“Дакрануцца да гісторыі”- прагляд літаратуры да Міжнароднага дня музеяў	Для шырокага кола чытачоў	
20.05-31.05	“Лёс з народа падзяліў”- кніжная выстава да 120-годдзя з дня нараджэння М. Шолахава	Для шырокага кола чытачоў	
20.05-31.05	“Зоркі над намі адны”- прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
21.05-31.05	“Вандроўка ў родную літаратуру”- кніжная выстава да Дня славянскай пісьменнасці і культуры	Для шырокага кола чытачоў	
21.05-31.05	“Спыніць сябе мы можам”- кніжная выстава да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 16 (пр-т Ракасоўскага, 50) тэл. 324-83-88			
05.05-12.05	“В символах государства – история народа”- кніжная выстава да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
08.05	“День ожидания Мэри Поппинс”- літаратурны тэст	Для карыстальнікаў сайта	
13.05-20.05	“Под книжным семейным зонтиком” – кніжная выстава да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
19.05-26.05	“Живое слово мудрости духовной” – кніжная выстава да Дня славянскай пісьменнасці і культуры	Для шырокага кола чытачоў	
21.05-28.05	“Его строка переживет века” – кніжная выстава да 120-годдзя з дня нараджэння Міхаіла Шолахава	Для шырокага кола чытачоў	
26.05	“Отдыхать дома – модно!” – дзённая акцыя да Года добраўпарадкавання краіны	Для шырокага кола чытачоў	

Маскоўскі раён			
Бібліятэка № 1 імя Л.М. Талстога (вул. Маскоўская, 18) тэл. 263-82-58			
01.05-31.05	“Геноцид беларускага народа” – кніжная выстава-памяць да 80-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Вехи памяти и славы” – кніжная выстава-гонар да 80-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Московский район. Люди. События. Факты” – краязнаўчая кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“2025- Год благоустройства страны” – кніжна-ілюстраваная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Май. Времена года на каждой странице” – цыкл выстаў-краявідаў	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Вайна на кожнай старонцы” – кніжна-ілюстраваная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-06.05	“Першы дзіцячы сябар” – кніжная выстава да 85-годдзя Ул.Ліпскага	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-15.05	“И в труде, и в бою...” – кніжна-ілюстраваная выстава да Дня працы	Для шырокага кола чытачоў	
09.05	“Великой Победе - 80” – інтэрактыўная плацоўка Маскоўскага раёна	Для шырокага кола чытачоў	11.00
10.05-12.05	“Символы величия и независимости” – кніжная выстава-гонар	Для шырокага кола чытачоў	
15.05	“Нам песня строить и жить помогает!” – літаратурна-музычная гасцеўня да 80-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне	Для шырокага кола чытачоў	17.00
16.05	“Цвети и празднуй Победу, май!” – святочная літаратурна-музычная вечарына да 80-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне	Для шырокага кола чытачоў	17.30
31.05	“Горячие новинки месяца” - агляд новых кніг і часопісаў	Для шырокага кола чытачоў	11.30
Бібліятэка № 9 (вул. Лібкнехта, 51) тэл. 350-62-77			
03.05-19.05	“Победной дате – 80 лет” - кніжная выстава да 80-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне	Для шырокага кола чытачоў	
05.05	Дзень інфармацыі. Агляд новых кніг і часопісаў	Для шырокага кола чытачоў	12.00
06.05-23.05	“Дзяржаўная сімволіка Рэспублікі Беларусь” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
09.05	“Нас ждёт победа!” - інтэрактыўная пляцоўка да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	12.00-18.00
12.05-31.05	“Свято сям’і” – кніжная выстава да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
12.05-31.05	“Маністы азёраў, лясоў таямніцы” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
19.05-31.05	“Званы Хатыні...” - выстава-напамін	Для шырокага кола чытачоў	
19.05-31.05	“Шолохов – человек и писатель” - выстава да 120-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 21 (вул. Слабадская, 63) тэл. 206-29-65			
01.05-31.05	“Чтобы помнили...” – выстава-памяць да генацыду беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Мы помним! Мы гордимся!” – патрыятычная старонка да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	

01.05-31.05	“Прыгожая. Сучасная. Перспектыўная” – кніжная выстава да Года добраўпарадкавання краіны	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Азбука безопасности” — выстава-інфармацыя	Для шырокага кола чытачоў	
06.05-30.05	“Нашы сімвалы” – выстава-інфармацыя да Дня Дзяржаўнага герба, Дзяржаўнага сцяга і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
20.05-28.05	“Такие разные страны...” – кніжная выстава да Сусветнага дня культурнай разнастайнасці	Для шырокага кола чытачоў	
24.05-28.05	“Мастацкі свет Шолахава” – агляд творчасці пісьменніка да 120-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
25.05-27.05	“Новые книги. Новые имена” – дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
30.05	“Счастье быть читателем” – бібліятэчная акцыя	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 22 (вул. Я. Чачота, 23) тэл. 347-85-67; 343-84-87			
01.05-31.05	“Літаратурны каляндар” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Кніга і яе аўтар” - выстава-юбілей да 95-годдзя з дня нараджэння А.Петрашкевіча	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Мая Беларусь” - выстава-юбілей да 85-годдзя з дня нараджэння У.С.Ліпскага	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Мікола Вяршынін: чалавек і творца” - выстава-юбілей да 85-годдзя з дня нараджэння М.Вяршыніна	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Адметны дзеяч беларускага адраджэння” - выстава-юбілей да 125-годдзя з дня нараджэння У.А.Жылкі	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Поэтесса военного времени: Ольга Берггольц” - выстава-юбілей да 115-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Шолохов. Больше чем писатель” - выстава-юбілей да 120-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Краіна фантастычных прыгод” - выстава-прапанова	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Кніг заповітныя старонкі” - выстава-прагляд да Дня друку	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Дзяржаўныя сімвалы маёй Радзімы” - выстава-прагляд да Дня да Дня Дзяржаўнага флага, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Даведайся пра вайну з кніг” - выстава-прапанова	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Беларусь. Народ. Перамога” - выстава-памяць да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	«От качественного труда – к качественной жизни» - выстава-прапанова да Года добраўпарадкавання і да Свята працы	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Наша дружная семья” - выстава-агляд да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Хранители времени” - выстава-панарама да Міжнароднага дня музеяў	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Скажем курению нет!” - выстава-перасцярога да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Дачный калейдоскоп” - выстава-прапанова	Для шырокага кола чытачоў	
04.05	Дзень інфармацыі. Агляд новых кніг і часопісаў	Для шырокага кола чытачоў	13.00
08.05	“Святочная паштоўка да Дня Перамогі” - акцыя каля бібліятэкі да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	12.00

09.05	“Война. Победа. Память” - святочная кніжная пляцоўка ў парку Паўлава	Для шырокага кола чытачоў	11.30
Партызанскі раён			
Бібліятэка № 5 (вул. Казлова, 2) тэл. 263-39-85			
01.05-31.05	“Весна всегда похожа на Победу!” - кніжная выстава да 80-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-15.05	“Сімвалы велічы і духу” - кніжная выстава да Дня Дзяржаўнага герба, Дзяржаўнага сцяга і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
07.05	“Кто сказал, что нету места песне на войне?” - літаратурна-музычная гасцёўня да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	14.00
14.05	“Гэты дзень мы набліжалі як маглі” - літаратурна-музычная сустрэча	Для шырокага кола чытачоў	17.30
15.05	“Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка” - гадзіна шчырай размовы	Для шырокага кола чытачоў	12.00
16.05-31.05	“Славянскі мост праз стагоддзі” - тэматычная выстава да Дня славянскай пісьменнасці і культуры	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 6 (вул. Кашаваго, 10) тэл. 378-90-00			
01.05-27.05	“Дабрабыт ў сям’і – дабрабыт ў краіне”- кніжная выстава да Года добраўпарадкавання	Для шырокага кола чытачоў	
05.05-27.05	“Мы верили, мы знали – победим!” - кніжна-ілюстрацыйная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
06.05-29.05	“Окна Победы” - выстава-свята	Для шырокага кола чытачоў	
08.05-15.05	“Яе вялікасць – актрыса” - кніжная выстава да 120-годдзя з дня нараджэння С. Станюты	Для шырокага кола чытачоў	
07.05	“Мінск — горад-герой”, архітэктурна-скульптурны комплекс” – віртуальная выстава да 40-годдзя адкрыцця архітэктурна-скульптурнага комплексу	Для карыстальнікаў сайта	
12.05	“Мастак - рамантык Валенцій” – віртуальная выстава да 225-годдзя з дня нараджэння В. Ваньковіча	Для карыстальнікаў сайта	
15.05-30.05	“Певец степей донских”- выстава-партрэт да 120 - годдзя з дня нараджэння М.А. Шолахава	Для шырокага кола чытачоў	
27.05-10.06	“У шчасця дзіцячае аблічча”- кніжная выстава да Міжнароднага дня аховы дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
31.05	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 8 імя М.Багдановіча (вул. Даўгабродская, 12/2) тэл. 353-19-33; 352-13-19			
01.05 - 31.05	“Нельзя забыть. Нельзя понять. Нельзя оправдать” – кніжная выстава да генацыду беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
01.05-31.05	“Радзімая зямля, прынікнуў я к табе...” – кніжная выстава па М. Багдановічу	Для шырокага кола чытачоў	
01.05–09.05	“Этих дней не смолкнет слава” – кніжная выстава да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
01.05–09.05	“Мужнасці вечны агонь” – выстава-памяць да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
05.05-20.05	“Что лист печатный нам готовит...” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
08.05	“Свеча памяти” – сустрэча памяці да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	13.00
11.05–17.05	“Наш герб і наш сцяг - сімвалы свабоды” – грамадска-публіцыстычная выстава	Для шырокага кола чытачоў	

12.05–18.05	“Стефания Станюта. Все грани творчества” – кніжная выстава да 120-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
19.05–31.05	«Фантазии полёт и рук творенье...» - выстава вышніх карцін	Для шырокага кола чытачоў	
24.05	“Великий сын Тихого Дона” – віртуальная кніжная выстава да 120-годдзя з дня нараджэння М.А.Шолахава	Для карыстальнікаў сайта	
Першамайскі раён			
Бібліятэка № 15 імя Цёткі (вул. Талбухіна, 12а) тэл. 253-38-98; 240-00-68			
01.05-10.05	«На карысць краіне і людзям» -кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
04.05-07.05	«Верны сябар дзяцей» – кніжная выстава да 85-годдзя з дня нараджэння У.Ліпскага	Для шырокага кола чытачоў	
06.05-20.05	«Великий май великой Победы» – кніжная выстава да 80-годдзя Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
07.05	«Давайте вместе вспомним о Победе» - літаратурна-музычная праграма	Для шырокага кола чытачоў	16.00
10.05-17.05	«Дзяржаўныя сімвалы Бацькаўшчыны» – кніжная выстава да Дня Дзяржаўнага сцяга Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
11.05-25.05	«Певец Тихого Дона» – кніжная выстава да 120-годдзя з дня нараджэння М.Шолахава	Для шырокага кола чытачоў	
20.05-31.05	«Книга и молодежь: век XXI» - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
24.05	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
27.05	«Тебе о праве – право о тебе» - тэматычны прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
30.05	«Унесенные никотином» – тэматычны прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 18 (вул. Каліноўскага, 55) тэл. 357-49-27; 352-30-77			
02.05-31.05	“У памяці нашай навечна” - фотавыстава	Для шырокага кола чытачоў	
04.05-18.05	“Галоўны дабрадзеі” - дзіцячая кніжная выстава да 85-годдзя з дня нараджэння У. С. Ліпскага	Для шырокага кола чытачоў	
06.05-16.05	“Этот день Победы...” - кніжная выстава-інсталяцыя	Для шырокага кола чытачоў	
08.05	“Дорогами Победы”- святочны марафон	Для шырокага кола чытачоў	11.00
08.05	“Неўміручы подзвіг” - кніжны агляд	Для шырокага кола чытачоў	11.00
10.05-18.05	“Сімвалы дзяржаўнасці Беларусі” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
10.05	“Приключения Винни-Пуха” - літаратурная гульня	Для шырокага кола чытачоў	11.00
13.05-31.05	“Папа, мама, я – читающая семья” - кніжная выстава да Дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
13.05-25.05	“Семейные секреты” - літаратурны калейдаскоп	Для шырокага кола чытачоў	
16.05	“Биографии знаменитых людей” - тэматычны агляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	11.00
20.05-31.05	“Чайная магия” - інтэрактыўная кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
23.05-	“Новые книги: пропонуем прачытаць” - інфармацыйна-	Для шырокага	

24.05	бібліяграфічны агляд	кола чытачоў	
29.05-08.06	“Скажи «Нет!» сегодня” - кніжная выстава да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
Савецкі раён			
Бібліятэка № 2 імя Н.К. Крупскай (вул. Усходняя, 56) тэл. 270-30-84; 378-71-47			
02.05-20.05	“Люблю цябе, мая зямля!” – кніжная выстава да 85-годдзя з дня нараджэння Ул. Ліпскага	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-25.05	“Подвиг народа – бессмертен” – кніжная выстава да 80-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне	Для шырокага кола чытачоў	
03.05-31.05	“Майская цветущая весна” - выстава-вернісаж дзіцячых малюнкаў выхаванцаў ізабудовы “Гармонія” і “Сонечны круг” ЦДАДзіМ “Светач”	Для шырокага кола чытачоў	
03.05-13.05	“Планета периодики” – выстава перыядычных выданняў да Дня друку Беларусі	Для шырокага кола чытачоў	
04.05-06.05	“Калейдаскоп книжных новинок” – выстава-прагляд новых паступленняў	Для шырокага кола чытачоў	
04.05-15.05	“Мая Радзіма – Беларусь” – кніжная выстава да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
08.05	“Дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь” – анлайн-заданне да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для карыстальнікаў сайта	
08.05	“С той далёкай войны” – літаратурна-музычная гасцёўня	Для шырокага кола чытачоў	15.00
11.05	“Сімвалы роднай краіны. Помніць і ведаць павінны” – пазнавальная віктарына да Дня Дзяржаўнага сцяга, Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	12.00
13.05-27.05	“Музейные сокровища Беларуси” – кніжна-ілюстрацыйная выстава да Дня музеяў	Для шырокага кола чытачоў	
13.05-23.05	“Читайте вместе, читайте всей семьёй” – кніжная выстава да Дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
17.05-31.05	“Великий сын Тихого Дона” – кніжная выстава да 120-годдзя з дня нараджэння М.А. Шалахава	Для шырокага кола чытачоў	
20.05-31.05	“Пусть будет щедрым урожай” – кніжная выстава да Года добраўпарадкавання	Для шырокага кола чытачоў	
20.05-31.05	“Божественная комедия” – выстава адной кнігі да 760-годдзя з дня нараджэння А. Дантэ	Для шырокага кола чытачоў	
23.05-31.05	“День без табачного дыма, жизнь без сигареты” – інфармацыйная выстава да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 17 (Лагойскі тракт, 25) тэл. 343-23-42			
03.05-31.05	“Война – память и боль поколений” - кніжная выстава да 80-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне	Для шырокага кола чытачоў	
03.05-16.05	“Кніжным радком пра вайну” - выстава-акцыя да 80-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне	Для шырокага кола чытачоў	
06.05-18.05	“Уладзімір Ліпскі. Жыццё і творчасць” - кніжная выстава да 85-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
12.05	“Его величество Имунитет” - час карыснай інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	15.00
15.05	“Семья на страницах книг” - віктарына да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	16.00
18.05	“Нацыянальныя скарбніцы Беларусі” - віртуальная вандроўка да Міжнароднага дня музеяў	Для шырокага кола чытачоў	16.00
21.05-31.05	“Мастацкія адкрыцці Міхаіла Шалахава” - кніжная выстава да 120-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
22.05-	“Беларускія паркі і нацыянальныя запаведнікі” - выстава-	Для шырокага	

31.05	альбом да Еўрапейскага дня паркаў	кола чытачоў	
25.05-30.05	“Нават не спрабуй”- выстава-перасцярога да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
28.05	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	11.00
Фрунзенскі раён			
Бібліятэка № 4 імя М.В. Гоголя (вул. Лабанка, 22) тэл. 350-13-86; 350-13-92			
01.05-31.05	“Тэцця памяць ніткай суровай”- выстава-інсталяцыя прысвечаная генацыду беларускага народу ў гады Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-11.05	“Память вам вечная, наши герои”- грамадзянска-публіцыстычная выстава да 80-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне	Для шырокага кола чытачоў	
06.05	“С кровавых не пришедшие полей...”- патрыятычны інтэрактыў да 80-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне	Для шырокага кола чытачоў	13.30
10.05-16.05	“Мой герб, мой флаг, мая краіна”- грамадзянска-публіцыстычная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
20.05-31.05	“Нікацін – вораг №1”- выстава-перасцярога да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
21.05-28.05	“Баяцца не трэба, трэба ведаць”- выстава – адвайзер да Сусветнага дня памяці ахвяр СНІДу	Для шырокага кола чытачоў	
23.05	“О правде, войне и судьбе человека”- літаратурна-гістарычная выстава да 120-годдзя з Дня нараджэння М. Шолахава	Для карыстальнікаў сайта	
23.05	“Часоў былых і новых павязь”- гістарычная палітра да Дня славянскай пісьменнасці і культуры	Для шырокага кола чытачоў	14.00
25.05	“Мир литературы для вас”- дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 14 імя Ф. Багушэвіча (вул. Прытыцкага, 42) тэл. 304-97-87; 322-00-99			
30.04-31.05	“Крокі Вялікай Перамогі” - кніжная выстава-хроніка	Для шырокага кола чытачоў	
07.05	“Я сердце свое никогда не щадила...” – віртуальны рэсурс да 115-годдзя з дня нараджэння В. Берггольц	Для карыстальнікаў сайта	
08.05-17.05	“Авеяны славаю герб наш і сцяг” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
12.05-25.05	“Подсказки для взрослых” - выстава кніг аб сямейным выхаванні	Для шырокага кола чытачоў	
12.05-18.05	“Загляните в семейный альбом” – фотавыстава да Дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
20.05-31.05	“Жыццё без шкодных звычак” – інфармацыйная выстава да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
25.05	“Літаратурный полк” – дзень ваеннай кнігі да 80-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне	Для шырокага кола чытачоў	
25.05-26.05	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
Цэнтральны раён			
Спецыяльная гарадская бібліятэка для сляпых (вул. Камуністычная, 42) тэл. 357-56-65; 356-58-32			
02.05	“Семейное творчество”- эстафета любімых заняткаў	Для шырокага кола чытачоў	12.00
03.05	“Лёс пісьменніка”- анлайн-прэзентацыя	Для карыстальнікаў сайта	

06.05-31.05	“Мінск- горад-герой”- ілюстраваная экспазіцыя	Для шырокага кола чытачоў	
06.05-31.05	“Память о героях. Отцы и деды в Великой Отечественной войне”- кніжная экспазіцыя	Для шырокага кола чытачоў	
13.05-25.05	“Наши символы-наша гордость”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
13.05-31.05	“Секреты родительского счастья”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
20.05-31.05	“Чтобы все были здоровы”- інфармацыйная выстава да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 10 імя М. Мінковіча (бул. Шаўчэнкі, 15) тэл. 338-68-82			
02.05	“Свята ўсіх пакаленняў” – прагляд літаратуры да свята працы	Для шырокага кола чытачоў	
02.05-14.05	“Камандзіроўка ў дзяцінства” – выстава-партрэт да 85 годдзя з дня нараджэння У. С.Ліпскага	Для шырокага кола чытачоў	
05.05	“Дарогамі памяці” – завочная вандроўка да помнікаў да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	13.00
05.05-14.05	“Сімвалы нацыі” – тэматычная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
05.05	“И память о войне нам песня оставляет” - гістарычны відэаэкскурс	Для шырокага кола чытачоў	13.00
07.05	“Читает о войне - значит помнить о ней” – дзённая акцыя да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	
08.05	Незабытае свята” - літаратурна–музычная гасцёўня да Дня Перамогі	Для шырокага кола чытачоў	13.00
12.05	“Ісці за марай” – гадзіна профарыентацыі	Для шырокага кола чытачоў	00
12.05-21.05	“Знание против страха” – прафілактычна-інфармацыйная выстава да Сусветнага дня памяці ахвяр СНІДу	Для шырокага кола чытачоў	
14.05	“Мода, престиж, личность” - гадзіна-роздум	Для шырокага кола чытачоў	13.00
14.05	“Пачуццяў плынь – адданасці выток” – сямейная гасцёўня да Міжнароднага дня сям’і	Для шырокага кола чытачоў	
15.05	“Музейны Мінск” – завочная вандроўка да Міжнароднага дня музеяў	Для шырокага кола чытачоў	
19.05-04.06	“Колеры шчаслівага дзяцінства” – тэматычная выстава да Міжнароднага дня аховы дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
21.05	“Для тех, кто думает, ищет, творит” - час творчасці	Для шырокага кола чытачоў	13.00
22.05	“Мова старажытная як свет” – літаратурная гадзіна да Дня славянскага пісьменства і культуры	Для шырокага кола чытачоў	13.00
26.05	“Беларускай души матыў” - этнаграфічная гадзіна	Для шырокага кола чытачоў	12.00
26.05	“Сустрэчы з новай кнігай” - дзень інфармацыі з аглядам новых паступленняў	Для шырокага кола чытачоў	
28.05	“Чалавек – гэта цэлы свет” - гадзіна - разважанне	Для шырокага кола чытачоў	13.00
29.05	“Помнікі – сведкі гісторыі” – гадзіна памяці да Году добраўпарадкавання	Для шырокага кола чытачоў	12.00
31.05	“Если хочешь долго жить - сигареты брось курить” - гадзіна шчырай размовы да Сусветнага дня без тытуню	Для шырокага кола чытачоў	11.00